

# 1913

## Яшчэ год...

Быщам шырокая і быстрая рака, плыве жыцьцё гасударстваў і нарадаў. Плыве яна ад невядомых часоў, і нікнучь у ёй гады і сталецьці, як каплі вады. Усё шырэй і шырэй разъліваецца яна імчыцца ад Мінуўшчыны к далёкай Будучыні...

...Былі часы, калі людзі жылі як звяры ў лясах. Жылі вольна, але кожын быў вораг другому, быщам воўк — воўку.

Дужэйшыя перамаглі слабейшых. Прымусілі служыць сабе<sup>1</sup>. Сталі жыць чужой працай.

Памалу з роду, племені ўзрасталі народы. Але разъдзел той на пануючых і слуг трываў і далей. Разъдзел на багатых і бедных, на сытых і галодных астаўся да нашых дзён.

Той, хто стаяў на версе, меў усё, чаго душа жадала. Навукі, хараштво съвету, дабыча разуму і працы рук чалавечых — усё мог дастаць. А мільёнам гаротнікаў съвет клінам зышоўся ў курных хатах...

Гэтак вякі праходзілі, выміралі старыя пакаленыні, нарасталі новыя.

Усё зъмянялася. Пачало зъмяняцца і жыцьцё нарадаў.

Усё болей і болей людзей карыстае зь съвету навукі, што ўсім роўна павінна съяціць, як сонейка яснае. Парваліся путы няволі. Адчыніліся дзвіверы на вольны прастор, і кожын можа пераступіць парог — да новага жыцьця, хто мае сілу.

Ня сілу кулака: такая сіла няма ведама куды можа папхнуць цёмнага чалавека. Патрэбна сіла культуры, сіла эканамічнае.

Шырокая прасьвета падымаета культуру народу. Развіцьцё нацыянальнай душы, усіх асобнасцей яе: роднай мовы, духоўнай творчасці — гэта аснова культуры.

Супольная, грамадзкая праца дзеля супольнай карысці — вось школа, каторая навучыць народ, як стварыць сабе лепшае жыцьцё, як вызваліцца з адвечнай бяды і збудаваць моцны эканамічны фундамэнт.

Народ, каторы здолее зрабіць гэта, дачакаецца съветлай будучыны. Па гэткай дарозе павінны ісьці і мы, беларусы. Тады наша жыцьцё зыліеца з тэй вялікай і магутнай ракой, што прымае ў сябе жыцьцё ўсіх людзей і нарадаў.

Куды занясе яна нас?

Мы верым — і гэту веру разам з намі мае ўвесь съвет, што сусьеветнае жыцьцё год за годам прыбліжаецца да тэй мэты, дзе будзе канец усім мукам, крыгудам і зьдзеку чалавека над чалавекам. І з пачаткам Новага Году клічам усіх нашых братоў да вялікай, съятай працы ўсенароднай: злучыўшыся ў адну моцную сям'ю, падаўшы адзін аднаму руку, к свабодзе, роўнасці і знанню мы працярэбім сабе сълед, і будзе ўнukaў панаванье там, дзе сягоняня плача дзед!..<sup>2</sup>

## Скінулі скуру!

Казённая газэта „Віленскі Вестнік“ выказала ўрэшце свае шчырыя думкі аб беларусах.

Пачалося з таго, што ў „Віл. В.“ была надрукавана стацьня аб мове, у якой нашых дзяцей павінны вучыць рэлігіі ў школе. Злучыўшы ў вадно вялікарусаў, украінцаў і беларусаў і